





# У Саюзных Рэспубліках.

Прыватны дашкольны ўстановы ў РСФСР.

Калегія НК Асьветы ўхваліла дап'яна асобным групам грамадзян адчыненіе дацічных сады, плацоўкі, прытулкі, дацічныя дамы для дацічей ад 6 да 8 гадоў, а таксама дашкольныя ўстановы з лікам дацічей на мениш 10-ці. Групы башкір, якія жадаюць адчыненіе таікіх ўстанов, падаюць асьветы.

## На змаганье з накладнымі выдаткамі.

4 сакавіка ў цэнтральнай управе Цэнтрасаю ўзвешчыла прымесловасці саюзага ВСНГ адбылася нарада рэвізійных камісій пры трэстах агульнасаюзага знаходзенія супольна ў цэнтральнай равінай камісію наакон пытання аб скрачэнні накладных выдаткаў. Ухвалілі, што асноўныя напрамкі у прыемівіх камісіях павінны быць пададзены в нецярэбнымі выдаткамі. Скрачэнне накладных выдаткаў павінна быць штодённаю працою кожнага кіраўніка гаспадарчага ўстановаю і да яго траба прыцягнуць широкія рабочыя масы.

## Не перавышаць установленыя надбавак на тавары.

Прадстаўнік Цэнтрасаю ўзвешчыла, што асноўныя напрамкі ў прыемівіх камісіях павінны быць пададзены в нецярэбнымі выдаткамі. Працою камісій павінна быць пададзена рабочыя масы. У крайніх выпадках прадстаўнік Цэнтрасаю ўзвешчыла, што асноўныя напрамкі павінны быць пададзены в нецярэбнымі выдаткамі. Працою камісій павінна быць пададзена рабочыя масы. У крайніх выпадках прадстаўнік Цэнтрасаю ўзвешчыла, што асноўныя напрамкі павінны быць пададзены в нецярэбнымі выдаткамі. Працою камісій павінна быць пададзена рабочыя масы.

## Шкавы хімічны досьледы над культураю расылін.

ЛЕНІНГРАД. Пад кіраўніцтвом прафесара Васілава ў інстытуце досьледы над агаронімі дасягнуты шкавы вінікі хімічныя характеристыкі гатунку ў культурных расылін. Пры хімічных аналізах было ў вернішніх, або і ачменю выявлены таікі вінікі, якія анераджаюць ўсё, што было вядома па гэтым пытанні за апошні час у Захаднай Эўропе і Амерыцы.

Вінікі дасягнуты шкавы, што як былка ў ярніці ўзбожжа залежыць ад кліматичных умоў, ад расаваў розніцы, а таксама ад інтенсіўнасці працесу харчавання ярніці ў апошніх стадах свайго дасягнутия. Гэтыя фактары вельмі ўплываюць на колькасць былка ў ярніці.

## Пачынаецца выбараць С.-Г. перапіс.

МОСКВА, 4-Ш. Савет Народных Камісараў дарэзумі Цэнтральнай Статыстычнай Управе правесціў ўвесну сёлетнага году выбараць (10-процэнтны) перапіс пахапа, засе-

## НА МЯСЦОХ.

### Дапамога галадаючым Заходнім Украінам.

ХАРКАЎ, 4-Ш. Па ўсёй Украіне адбываюцца з посыпкамі аборы дабрачынных ахвэр на касысыль галадаючых заходнім Украінам (Польшчы). Украінскі Чырвоны Крыж наладыў чырвоную сувязь з украінскімі рабочымі Амерыкі і Канады, якія прыслалі ўсеукраінскай камісіі дапамогі галадаючаму жыхарству Заходніх Украін значную суму ахвэр. Увесну украінскі Чырвоны Крыж пасылаў ў Заходнюю Украіну новыя велікія транспарты хлеба.

**Кулакі падбухторов юць сялян не плаціць падатку.**

СІМФЕРОПАЛЬ, 3-Ш. Выяная сілова кримскага галоўнага суду слухала ўвесну Каракі, Сімферопальскага райоўнага суду, асправу аб масавым наўмылаце сельскіх гаспадарчага падатку. Тры чверці гаспадарак вёскі Каракі (24 гаспадаракі ў 32-х), якіх падбухторвалі тры вёсковыя неплацельщицы, два рабочыя кітагарычныя адміністраціі, не ажадаюць на добры ўраджай, плаціць падатак і відоімку за мінулыя гады. Справа скончылася два дні. Суд засудыў адчыненіе падбухторчыку на 12 месяцаў, а іншымі на 6 месяцаў астрогу, трох апраўданы, 14—засуджаны ўмойна.

**За безгаспадарнасць—под суд.**

РАСТОЎ-ДОН, 3-Ш. У Растворскім ўніверсітэце дасягнуты чарап мімантата 109 пуктаў па вінікі наўмылаце сельскіх гаспадарчага падатку. Тры чверці гаспадарак вёскі Каракі (24 гаспадаракі ў 32-х), якіх падбухторвалі тры вёсковыя неплацельщицы, два рабочыя кітагарычныя адміністраціі, не ажадаюць на добры ўраджай, плаціць падатак і відоімку за мінулыя гады. Справа скончылася два дні. Суд засудыў адчыненіе падбухторчыку на 12 месяцаў, а іншымі на 6 месяцаў астрогу, трох апраўданы, 14—засуджаны ўмойна.

**Мануфактурою Ленінград заўсіпечан.**

ЛЕНІНГРАД, 4-Ш. У Ленінградзе, Шахціцкім акуп, адданы под суд за бяздэйнайсць і бевгаспадарнасць 25 старшынамі сялянскіх камісій узаемадапамогі, у якіх на пост пададзены 268 дэсесціі вясеву.

**Мануфактурою Ленінград заўсіпечан.**

ЛЕНІНГРАД, 4-Ш. У Ленінградзе, Шахціцкім акуп, адданы под суд за бяздэйнайсць і бевгаспадарнасць 25 старшынамі сялянскіх камісій узаемадапамогі, у якіх на пост пададзены 268 дэсесціі вясеву.

**Другім пытаннем на сходзе сталаі справа дасягнуты т.т., якія працавалі на Беларусі ў часы зімовай практикі.**

Большасць працавала на вёсцы ў віцебскіх партыйных і камсамольскіх ячайках па распрапоўцы матар'ялу 14 партызанам, па пераварахах сельскіх саветаў, у хатах чытальнях і г. д.

**Маскоўскімі асправадзальнікамі**

19 лютага гэтага году адбыўся агульны сход студентаў беларускай Камуністычнай ўніверситету народу Зах. у Москве. К гэтому часу въехалісць ўсе студэнты, якія працавалі ў Беларусі на зімовай практикі. Сход першых пытанняў віслухаў спраўадзачу тав. Чарнецкага аб 8 міясцавасці візьміве камсамолу.

Таварыши віслухаў цікавасцю аднесціся да галоўных момантаў работы візьміве, аспабліва да пытанняў росту, выхавання актыўу і захавання парытайнага і пралетарскага кіраўніцтва ў камсамоле.

Другім пытаннем на сходзе сталаі справа дасягнуты т.т., якія працавалі на Беларусі ў часы зімовай практикі.

Большасць працавала на вёсцы ў віцебскіх партыйных і камсамольскіх ячайках па распрапоўцы матар'ялу 14 партызанам, па пераварахах сельскіх саветаў, у хатах чытальнях і г. д.

**Маскоўскімі асправадзальнікамі**

19 лютага гэтага году адбыўся агульны сход студентаў беларускай Камуністычнай ўніверситету народу Зах. у Москве. К гэтому часу въехалісць ўсе студэнты, якія працавалі ў Беларусі на зімовай практикі. Сход першых пытанняў віслухаў спраўадзачу тав. Чарнецкага об 8 міясцавасці візьміве камсамолу.

Другім пытаннем на сходзе сталаі справа дасягнуты т.т., якія працавалі на Беларусі ў часы зімовай практикі.

Большасць працавала на вёсцы ў віцебскіх партыйных і камсамольскіх ячайках па распрапоўцы матар'ялу 14 партызанам, па пераварахах сельскіх саветаў, у хатах чытальнях і г. д.

**Маскоўскімі асправадзальнікамі**

19 лютага гэтага году адбыўся агульны сход студентаў беларускай Камуністычнай ўніверситету народу Зах. у Москве. К гэтому часу въехалісць ўсе студэнты, якія працавалі ў Беларусі на зімовай практикі. Сход першых пытанняў віслухаў спраўадзачу тав. Чарнецкага об 8 міясцавасці візьміве камсамолу.

**Маскоўскімі асправадзальнікамі**

19 лютага гэтага году адбыўся агульны сход студентаў беларускай Камуністычнай ўніверситету народу Зах. у Москве. К гэтому часу въехалісць ўсе студэнты, якія працавалі ў Беларусі на зімовай практикі.

Большасць працавала на вёсцы ў віцебскіх партыйных і камсамольскіх ячайках па распрапоўцы матар'ялу 14 партызанам, па пераварахах сельскіх саветаў, у хатах чытальнях і г. д.

**Маскоўскімі асправадзальнікамі**

19 лютага гэтага году адбыўся агульны сход студентаў беларускай Камуністычнай ўніверситету народу Зах. у Москве. К гэтому часу въехалісць ўсе студэнты, якія працавалі ў Беларусі на зімовай практикі.

Большасць працавала на вёсцы ў віцебскіх партыйных і камсамольскіх ячайках па распрапоўцы матар'ялу 14 партызанам, па пераварахах сельскіх саветаў, у хатах чытальнях і г. д.

**Маскоўскімі асправадзальнікамі**

19 лютага гэтага году адбыўся агульны сход студентаў беларускай Камуністычнай ўніверситету народу Зах. у Москве. К гэтому часу въехалісць ўсе студэнты, якія працавалі ў Беларусі на зімовай практикі.

Большасць працавала на вёсцы ў віцебскіх партыйных і камсамольскіх ячайках па распрапоўцы матар'ялу 14 партызанам, па пераварахах сельскіх саветаў, у хатах чытальнях і г. д.

**Маскоўскімі асправадзальнікамі**

19 лютага гэтага году адбыўся агульны сход студентаў беларускай Камуністычнай ўніверситету народу Зах. у Москве. К гэтому часу въехалісць ўсе студэнты, якія працавалі ў Беларусі на зімовай практикі.

Большасць працавала на вёсцы ў віцебскіх партыйных і камсамольскіх ячайках па распрапоўцы матар'ялу 14 партызанам, па пераварахах сельскіх саветаў, у хатах чытальнях і г. д.

**Маскоўскімі асправадзальнікамі**

19 лютага гэтага году адбыўся агульны сход студентаў беларускай Камуністычнай ўніверситету народу Зах. у Москве. К гэтому часу въехалісць ўсе студэнты, якія працавалі ў Беларусі на зімовай практикі.

Большасць працавала на вёсцы ў віцебскіх партыйных і камсамольскіх ячайках па распрапоўцы матар'ялу 14 партызанам, па пераварахах сельскіх саветаў, у хатах чытальнях і г. д.

**Маскоўскімі асправадзальнікамі**

19 лютага гэтага году адбыўся агульны сход студентаў беларускай Камуністычнай ўніверситету народу Зах. у Москве. К гэтому часу въехалісць ўсе студэнты, якія працавалі ў Беларусі на зімовай практикі.

Большасць працавала на вёсцы ў віцебскіх партыйных і камсамольскіх ячайках па распрапоўцы матар'ялу 14 партызанам, па пераварахах сельскіх саветаў, у хатах чытальнях і г. д.

**Маскоўскімі асправадзальнікамі**

19 лютага гэтага году адбыўся агульны сход студентаў беларускай Камуністычнай ўніверситету народу Зах. у Москве. К гэтому часу въехалісць ўсе студэнты, якія працавалі ў Беларусі на зімовай практикі.

Большасць працавала на вёсцы ў віцебскіх партыйных і камсамольскіх ячайках па распрапоўцы матар'ялу 14 партызанам, па пераварахах сельскіх саветаў, у хатах чытальнях і г. д.

**Маскоўскімі асправадзальнікамі**

19 лютага гэтага году адбыўся агульны сход студентаў беларускай Камуністычнай ўніверситету народу Зах. у Москве. К гэтому часу въехалісць ўсе студэнты, якія працавалі ў Беларусі на зімовай практикі.

Большасць працавала на вёсцы ў віцебскіх партыйных і камсамольскіх ячайках па распрапоўцы матар'ялу 14 партызанам, па пераварахах сельскіх саветаў, у хатах чытальнях і г. д.

**Маскоўскімі асправадзальнікамі**

19 лютага гэтага году адбыўся агульны сход студентаў беларускай Камуністычнай ўніверситету народу Зах. у Москве. К гэтому часу въехалісць ўсе студэнты, якія працавалі ў Беларусі на зімовай практикі.

Большасць працавала на вёсцы ў віцебскіх партыйных і камсамольскіх ячайках па распрапоўцы матар'ялу 14 партызанам, па пераварахах сельскіх саветаў, у хатах чытальнях і г. д.</p

# У САВЕЦКАЙ БЕЛАРУСІ.

ВІШНІК ПЕРАВЫБАРАУ СЕЛЬСАВЕТАУ ПА МЕНСКАЙ АКРУЗЕ.

Перавыбары сельсаветаў па акрузе ўжо закончаны.

Робачы падрахункі гэтай кампаниі, трэба адзначыць, што абставіў, у якіх адбываўся перавыбары (усло праведзенія да 300 сходаў беднатаў) былі спагадны для партыі і саветкаў ўлады, і гэта не могло не адбіцца на візінках выбараў у сэнсе ўзвышняцца актыўнасці беднатаў і заўважання серадняка на бок беднатаў супроты кулаца.

Калі ў мінульым годзе на выбараў выявілася 32 проц. выбаршчыкаў, то сёлета—48 проц., а па асобных райёнах і селішчах працент выявіўшыхся выбаршчыкаў даходзіць да 75 проц.

Што ж паказалі перавыбары?

Актыўнасць усіх колаў сялянства. Лісты в месец кашцю, што найбольш актыўнымі ў перавыбарчай кампаніі былі сераднякі. У большасці райёнаў, дзе была праведзенія падрыхтоўка праца, большая частка сераднякоў выступала разам з беднатаў супроты кулацоў.

Далікуючы праведзеным да перавыбарчых сходаў беднатаў, амаль ва ўсіх райёнах, за выключэннем Самахвалавіцца, выявілася значная актыўнасць беднатаў, але ўсё ж, у паруяшчых селішчах яго было вусім нядейным; гэта можна вытлумачыць тым, што сарад іх вяло праведзенія падрыхтоўкі выбраўкам у с. с. жанчын,—примідам на 30 проц.

Батрацтва на выбарчых сходах выявіла вусім мала актыўнасць, а ў некаторых райёнах яго было вусім нядейным; гэта можна вытлумачыць тым, што сарад іх вяло праведзенія падрыхтоўкі выбраўкам у с. с. жанчын,—надгукавалася ў сходы.

У Чэрвонскім районе на адным выбарчых сходзе быў абраян кулац, але бедната запраштавала і патрабавала перавыбарца яго, што і было зроблено.

У Самахвалавіцім с. с. бедната выявіла столькі актыўнасць, што пры падрыхтоўкі парыгіці, камсамольцу і жанчын перамагла кулацкую актыўнасць і праваліла іх.

У Лагойскім районе, у прымежным сельсавете, сарад беднатаў—з аднаго боку, і кулакамі, разам з заможнымі сераднякамі—з другога відавалася моцная баразда; справа ледзя не даходзіла да бойкі, калі ў склад сельсав. будзік хацелі правесці свайго кандыдата.

Але наогул значанне і актыўнасць беднатаў ў сучасных перавыбараў быў вельмі вялікі. У Нойданаве пры праведзеніі ў сельсавет першым вазтанавінам было: ці беднік бы, ці чытава газеты, ці зможа весьці грамадскую працу і толькі пры здадзальнючым адказе намечанага таварыша выбраўлю сельсавет.

У некаторых вёсках Чэрвонскага і Пухавіцкага району сяляне праслі прымідзіць у сельсав. камуністу.

Кулацтва было ия менш актыўным. Ужо пасля перавыбарчай кам-

пані яны вялі падрыхтоўку працу

цягом вылучэння і праведзенія сваіх кандыдатур у сельсаветы; найбольш актыўна яны выявілі сабе ў Самахвалавіцкім раёне, дзе таксама справа амаль не даходзіла да бойкі. У некаторых месцах іх актыўнасць мешчанскіх, у іншых яны выступалі менш актыўна. У большасці яны выступалі пад відам абороніц беднатаў, вазначаючы, што бедната вільшчыненія; што ўсе яны віні ў г. д. і стараліся быўніцтва кандыдатуры адхіліць, высоўваючы свае, але беднатаў іх перамагала.

У некаторых районах кулаці стараліся спайваць беднатаў (м. Пухавічы), затрачвалі па 50 р., каб толькі правадаў іх кандыдатуру, але поспеху ня мелі.

Актыўнасць жанчын была вялікая; у шмат якіх райёнах пры перавыбараў жанчын мелі рашаючыя значанні, але часта наглядатуры выкладі, калі жаночыя кандыдатуры адхілілі і сяляне не жадалі праводзіц іх у сельсавет, даяючы чаму сёдзета вазнаніцца падрыхтоўка вільшчыненіе процэнту выбраўкам у с. с. жанчын,—примідам на 30 проц.

Батрацтва на выбарчых сходах выявіла вусім мала актыўнасць, а ў некаторых райёнах яго было вусім нядейным; гэта можна вытлумачыць тым, што сарад іх вяло праведзенія падрыхтоўкі выбраўкам у с. с. жанчын,—надгукавалася ў сходы.

Значны ўплыў у перавыбарчай кампаніі мелі сходы беднатаў. Яны ўзвышнялі актыўнасць беднатаў, узбудзілі ў беднатаў сялядомасць, паказалі ёй яе месца ў будаўніцтве краіны і значанне ўе перавыбараў с. с. жанчын; яны выкладылі перад беднатаў ўсю сутнасць і мэты кулацтва, яны дапамагалі вяздзяць серадняка з беднатаком супроты кулацу і яны, урашце, значна аслабілі ўплыў кулаца.

У тых райёнах і вёсках, дзе былі праведзены супольныя сходы беднатаў і серадняцтва, апошніе было разам з беднатаў супроты кулакоў.

Выбараў саброў с. с. правадаў і славоды; у большасці райёнаў кандыдатуры намічаліся на школах беднатаў, прычым згада на населінству апавядваліся рэкамандацийныя сцілі кандыдатуру у склад с. с. якія потым абгаварваліся на гэтых сходах. Выпадаў наставаніні або прымусу нізде на было, усюды выбараў быў славоды, і населінство было здавлены.

Водлуг даных в месец, склад с. с. правадаў і славоды; у большасці райёнаў кандыдатуры намічаліся на школах беднатаў, прычым згада на населінству апавядваліся рэкамандацийныя сцілі кандыдатуру у склад с. с. якія потым абгаварваліся на гэтых сходах. Выпадаў наставаніні або прымусу нізде на было, усюды выбараў быў славоды, і населінство было здавлены.

У тых райёнах і вёсках, дзе былі праведзены супольныя сходы беднатаў і серадняцтва, апошніе было разам з беднатаў супроты кулакоў.

Выбараў саброў с. с. правадаў і славоды; у большасці райёнаў кандыдатуры намічаліся на школах беднатаў, прычым згада на населінству апавядваліся рэкамандацийныя сцілі кандыдатуру у склад с. с. якія потым обгаварваліся на гэтых сходах. Выпадаў наставаніні або прымусу нізде на было, усюды выбараў быў славоды, і населінство было здавлены.

У тых райёнах і вёсках, дзе былі праведзены супольныя сходы беднатаў і серадняцтва, апошніе было разам з беднатаў супроты кулакоў.

Выбараў саброў с. с. правадаў і славоды; у большасці райёнаў кандыдатуры намічаліся на школах беднатаў, прычым згада на населінству апавядваліся рэкамандацийныя сцілі кандыдатуру у склад с. с. якія потым обгаварваліся на гэтых сходах. Выпадаў наставаніні або прымусу нізде на было, усюды выбараў быў славоды, і населінство было здавлены.

У тых райёнах і вёсках, дзе былі праведзены супольныя сходы беднатаў і серадняцтва, апошніе было разам з беднатаў супроты кулакоў.

Выбараў саброў с. с. правадаў і славоды; у большасці райёнаў кандыдатуры намічаліся на школах беднатаў, прычым згада на населінству апавядваліся рэкамандацийныя сцілі кандыдатуру у склад с. с. якія потым обгаварваліся на гэтых сходах. Выпадаў наставаніні або прымусу нізде на было, усюды выбараў быў славоды, і населінство было здавлены.

У тых райёнах і вёсках, дзе былі праведзены супольныя сходы беднатаў і серадняцтва, апошніе было разам з беднатаў супроты кулакоў.

Выбараў саброў с. с. правадаў і славоды; у большасці райёнаў кандыдатуры намічаліся на школах беднатаў, прычым згада на населінству апавядваліся рэкамандацийныя сцілі кандыдатуру у склад с. с. якія потым обгаварваліся на гэтых сходах. Выпадаў наставаніні або прымусу нізде на было, усюды выбараў быў славоды, і населінство было здавлены.

У тых райёнах і вёсках, дзе былі праведзены супольныя сходы беднатаў і серадняцтва, апошніе было разам з беднатаў супроты кулакоў.

Выбараў саброў с. с. правадаў і славоды; у большасці райёнаў кандыдатуры намічаліся на школах беднатаў, прычым згада на населінству апавядваліся рэкамандацийныя сцілі кандыдатуру у склад с. с. якія потым обгаварваліся на гэтых сходах. Выпадаў наставаніні або прымусу нізде на было, усюды выбараў быў славоды, і населінство было здавлены.

У тых райёнах і вёсках, дзе былі праведзены супольныя сходы беднатаў і серадняцтва, апошніе было разам з беднатаў супроты кулакоў.

Выбараў саброў с. с. правадаў і славоды; у большасці райёнаў кандыдатуры намічаліся на школах беднатаў, прычым згада на населінству апавядваліся рэкамандацийныя сцілі кандыдатуру у склад с. с. якія потым обгаварваліся на гэтых сходах. Выпадаў наставаніні або прымусу нізде на было, усюды выбараў быў славоды, і населінство было здавлены.

У тых райёнах і вёсках, дзе былі праведзены супольныя сходы беднатаў і серадняцтва, апошніе было разам з беднатаў супроты кулакоў.

Выбараў саброў с. с. правадаў і славоды; у большасці райёнаў кандыдатуры намічаліся на школах беднатаў, прычым згада на населінству апавядваліся рэкамандацийныя сцілі кандыдатуру у склад с. с. якія потым обгаварваліся на гэтых сходах. Выпадаў наставаніні або прымусу нізде на было, усюды выбараў быў славоды, і населінство было здавлены.

У тых райёнах і вёсках, дзе былі праведзены супольныя сходы беднатаў і серадняцтва, апошніе было разам з беднатаў супроты кулакоў.

Выбараў саброў с. с. правадаў і славоды; у большасці райёнаў кандыдатуры намічаліся на школах беднатаў, прычым згада на населінству апавядваліся рэкамандацийныя сцілі кандыдатуру у склад с. с. якія потым обгаварваліся на гэтых сходах. Выпадаў наставаніні або прымусу нізде на было, усюды выбараў быў славоды, і населінство было здавлены.

У тых райёнах і вёсках, дзе былі праведзены супольныя сходы беднатаў і серадняцтва, апошніе было разам з беднатаў супроты кулакоў.

Выбараў саброў с. с. правадаў і славоды; у большасці райёнаў кандыдатуры намічаліся на школах беднатаў, прычым згада на населінству апавядваліся рэкамандацийныя сцілі кандыдатуру у склад с. с. якія потым обгаварваліся на гэтых сходах. Выпадаў наставаніні або прымусу нізде на было, усюды выбараў быў славоды, і населінство было здавлены.

У тых райёнах і вёсках, дзе былі праведзены супольныя сходы беднатаў і серадняцтва, апошніе было разам з беднатаў супроты кулакоў.

Выбараў саброў с. с. правадаў і славоды; у большасці райёнаў кандыдатуры намічаліся на школах беднатаў, прычым згада на населінству апавядваліся рэкамандацийныя сцілі кандыдатуру у склад с. с. якія потым обгаварваліся на гэтых сходах. Выпадаў наставаніні або прымусу нізде на было, усюды выбараў быў славоды, і населінство было здавлены.

У тых райёнах і вёсках, дзе былі праведзены супольныя сходы беднатаў і серадняцтва, апошніе было разам з беднатаў супроты кулакоў.

Выбараў саброў с. с. правадаў і славоды; у большасці райёнаў кандыдатуры намічаліся на школах беднатаў, прычым згада на населінству апавядваліся рэкамандацийныя сцілі кандыдатуру у склад с. с. якія потым обгаварваліся на гэтых сходах. Выпадаў наставаніні або прымусу нізде на было, усюды выбараў быў славоды, і населінство было здавлены.

У тых райёнах і вёсках, дзе былі праведзены супольныя сходы беднатаў і серадняцтва, апошніе было разам з беднатаў супроты кулакоў.

Выбараў саброў с. с. правадаў і славоды; у большасці райёнаў кандыдатуры намічаліся на школах беднатаў, прычым згада на населінству апавядваліся рэкамандацийныя сцілі кандыдатуру у склад с. с. якія потым обгаварваліся на гэтых сходах. Выпадаў наставаніні або прымусу нізде на было, усюды выбараў быў славоды, і населінство было здавлены.

У тых райёнах і вёсках, дзе былі праведзены супольныя сходы беднатаў і серадняцтва, апошніе было разам з беднатаў супроты кулакоў.

Выбараў саброў с. с. правадаў і славоды; у большасці райёнаў кандыдатуры намічаліся на школах беднатаў, прычым згада на населінству апавядваліся рэкамандацийныя сцілі кандыдатуру у склад с. с. якія потым обгаварваліся на гэтых сходах. Выпадаў наставаніні або прымусу нізде на было, усюды выбараў быў славоды, і населінство было здавлены.

У тых райёнах і вёсках, дзе былі праведзены супольныя сходы беднатаў і серадняцтва, апошніе было разам з беднатаў супроты кулакоў.

Выбараў саброў с. с. правадаў і славоды; у большасці райёнаў кандыдатуры намічаліся на школах беднатаў, прычым згада на населінству апавядваліся рэкамандацийныя сцілі кандыдатуру у склад с. с. якія потым обгаварваліся на гэтых сходах. Выпадаў наставаніні або прымусу нізде на было, усюды выбараў быў славоды, і населінство было здавлены.

У тых райёнах і вёсках, дзе былі праведзены супольныя сходы беднатаў і серадняцтва, апошніе было разам з беднатаў супр



## Да ведама супрацоўнікаў „Сав. Беларусь”.

Ганар за люты и ц. г. выплачваецца штодня (апрача наядзе-  
лі) ад 2 да 4 ў гадзіны.

КАНТОРА.

## Справа „Белмясторга”.

(Вярхоўны Суд Рэспублікі).

3 га сакавіка суд дапрашваў падсудыага Сосісава. Падсудыаг імкнеша забытасці справу і пака ёсць зусім на тое, што гаварыў на папярэднім дазванні. Падсудыаг кажа, што на Украіне сэздзілі тры асобы, што пакланяюцца выдаткам білі вельмі значныя. Справа дачынасьць аб закуплені складнай прастаўлялася без належных дакументаў. Миса ў дэрозе пасвялалася, і ў Менску яго не хадел купляць. Тады миса толькі пачынал саліць і перарыбляць каўбасы.

Фішэр у працы 5 гадзін падрабязна апавядае суду існаваць усёй справы. Падсудыаг ўмеша добра вярочацца ў самыя цяжкія моманты, лёгчай выкладзе сваю думку і з удачнымі гумарами рабіць парадынныя, каб зыгмечы асабістую важныя моманты з абынавачаннем. Вострыя слоўцы Фішера часта выкладаюць съмех у прысутніх.

Але уражанье, якое выкладаў Фішэр сваім тумазніем, рабіць цымніем, калі суд і прауктор Фрыдман пачынаюць задаваць падсудыагу пытанні. Пракурор просіць суд далаўчыць да справы акты аблеславання Менскай санітарнай камісіі каўбасай і складам „Белмясторга”, што пачынае рабіць паслья выбару новага праўлення.

На дэўды Фішера, што каўбаса ў большасці піўна была добрай (усыгі зынічна на пістававе экспэрты камісіі на дэзвін' тысяч рублёў мясных прадуктаў) і што рабочыя ле елі бяз шоды для сваіго эздроўя, Пракурор залас падсудыагу пытанні, што можа быць гарантавана, што гэта каўбаса якраз тая, што была за-броказаная.

Падсудыаг лічыць, што піставава экспэрты камісіі неправідловая, і ён з ёю не згодаецца.

5-га сакавіка суд дапрашваў сведку Вальняка.

Сведка Вальняк працаваў ал «Белмясторга» на Менскай скатаўной. Ён канста-

туе, што да „Белмясторга” адносіцца шмат горш, як да іншых установаў, бо ўсе бачылі, што там німа належна кантролю і спраўных адносіцца да загатоўкі мяса. Прывклад: на боні дойгі часе было вагі, мяса давалі фурнізм, якія разводзілі яго па краях, напавер.

Дойгі час на было складу, а калі склад абсталёвалі, дык у ім было брудна, песьев, мяса забруджалі на гамі.

Сведка кажа, што „Белмясторг” на думай наладжваць каўбасай фабрыкі з прычынамі браку сродкі, але калі назіралася шмат спасаванія ялавічыны, „Белмясторг” рабіць падбудаву фабрыку.

Т. Вальняк зазначае, што ўсе спесы „Белмясторга” аблекалі сваю установу і ў хуткі часе самі падчынілі крамкі.

Далей сведка апавядае, як рабілася загатоўка ялавічыны на Украіне. На кожнай партыі мяса не даставалае 10-12 пуд.; прымісьлалася мяса 1 гатунку, а ў сапраўднікі мяса было ніжэйшага гатунку.

Загатоўка съвініх туши на Украіне таксама вяліла нехайка: пёўныя туши, з крывінамі, сядзілі на дэвізіні, адразу грузілі ў вагоні, а прычым чаго съвінія паславалася.

На запытанні суду, калі выгляд мела забракавана каўбаса, сведка адказвае, што яна была бязумоўна шкодная для ўжывання.

Сведка таксама зазначае, што ён раз пістававае Гребенчыку, што мяса пасуеща, што трэба яго безадкладна саліць, ўсё ж такі мяса ляжала неўпакаваным да 6 тыдняў.

На глядзічы на тое, што ялавічыны на месцы каштавалі, з 30-50 кг. за пуд, а ў Менску працавалася па 6 руб., усё ж такі „Белмясторг” меў страшныя страты.

На запытанні суду, калі выгляд мела забракавана каўбаса, сведка адказвае, што яна была бязумоўна шкодная для ўжывання.

Сведка таксама зазначае, што ён раз пістававае Гребенчыку, што мяса пасуеща, што трэба яго безадкладна саліць, ўсё ж такі мяса ляжала неўпакаваным да 6 тыдняў.

На глядзічы на тое, што ялавічыны на месцы каштавалі, з 30-50 кг. за пуд, а ў Менску працавалася па 6 руб., усё ж такі „Белмясторг” меў страшныя страты.

На запытанні суду, калі выгляд мела забракавана каўбаса, сведка адказвае, што яна была бязумоўна шкодная для ўжывання.

Сведка таксама зазначае, што ён раз пістававае Гребенчыку, што мяса пасуеща, што трэба яго безадкладна саліць, ўсё ж такі мяса ляжала неўпакаваным да 6 тыдняў.

На глядзічы на тое, што ялавічыны на месцы каштавалі, з 30-50 кг. за пуд, а ў Менску працавалася па 6 руб., усё ж такі „Белмясторг” меў страшныя страты.

На запытанні суду, калі выгляд мела забракавана каўбаса, сведка адказвае, што яна была бязумоўна шкодная для ўжывання.

Сведка таксама зазначае, што ён раз пістававае Гребенчыку, што мяса пасуеща, што трэба яго безадкладна саліць, ўсё ж такі мяса ляжала неўпакаваным да 6 тыдняў.

На глядзічы на тое, што ялавічыны на месцы каштавалі, з 30-50 кг. за пуд, а ў Менску працавалася па 6 руб., усё ж такі „Белмясторг” меў страшныя страты.

На запытанні суду, калі выгляд мела забракавана каўбаса, сведка адказвае, што яна была бязумоўна шкодная для ўжывання.

Сведка таксама зазначае, што ён раз пістававае Гребенчыку, што мяса пасуеща, што трэба яго безадкладна саліць, ўсё ж такі мяса ляжала неўпакаваным да 6 тыдняў.

На глядзічы на тое, што ялавічыны на месцы каштавалі, з 30-50 кг. за пуд, а ў Менску працавалася па 6 руб., усё ж такі „Белмясторг” меў страшныя страты.

На запытанні суду, калі выгляд мела забракавана каўбаса, сведка адказвае, што яна была бязумоўна шкодная для ўжывання.

Сведка таксама зазначае, што ён раз пістававае Гребенчыку, што мяса пасуеща, што трэба яго безадкладна саліць, ўсё ж такі мяса ляжала неўпакаваным да 6 тыдняў.

На глядзічы на тое, што ялавічыны на месцы каштавалі, з 30-50 кг. за пуд, а ў Менску працавалася па 6 руб., усё ж такі „Белмясторг” меў страшныя страты.

На запытанні суду, калі выгляд мела забракавана каўбаса, сведка адказвае, што яна была бязумоўна шкодная для ўжывання.

Сведка таксама зазначае, што ён раз пістававае Гребенчыку, што мяса пасуеща, што трэба яго безадкладна саліць, ўсё ж такі мяса ляжала неўпакаваным да 6 тыдняў.

На глядзічы на тое, што ялавічыны на месцы каштавалі, з 30-50 кг. за пуд, а ў Менску працавалася па 6 руб., усё ж такі „Белмясторг” меў страшныя страты.

На запытанні суду, калі выгляд мела забракавана каўбаса, сведка адказвае, што яна была бязумоўна шкодная для ўжывання.

Сведка таксама зазначае, што ён раз пістававае Гребенчыку, што мяса пасуеща, што трэба яго безадкладна саліць, ўсё ж такі мяса ляжала неўпакаваным да 6 тыдняў.

На глядзічы на тое, што ялавічыны на месцы каштавалі, з 30-50 кг. за пуд, а ў Менску працавалася па 6 руб., усё ж такі „Белмясторг” меў страшныя страты.

На запытанні суду, калі выгляд мела забракавана каўбаса, сведка адказвае, што яна была бязумоўна шкодная для ўжывання.

Сведка таксама зазначае, што ён раз пістававае Гребенчыку, што мяса пасуеща, што трэба яго безадкладна саліць, ўсё ж такі мяса ляжала неўпакаваным да 6 тыдняў.

На глядзічы на тое, што ялавічыны на месцы каштавалі, з 30-50 кг. за пуд, а ў Менску працавалася па 6 руб., усё ж такі „Белмясторг” меў страшныя страты.

На запытанні суду, калі выгляд мела забракавана каўбаса, сведка адказвае, што яна была бязумоўна шкодная для ўжывання.

Сведка таксама зазначае, што ён раз пістававае Гребенчыку, што мяса пасуеща, што трэба яго безадкладна саліць, ўсё ж такі мяса ляжала неўпакаваным да 6 тыдняў.

На глядзічы на тое, што ялавічыны на месцы каштавалі, з 30-50 кг. за пуд, а ў Менску працавалася па 6 руб., усё ж такі „Белмясторг” меў страшныя страты.

На запытанні суду, калі выгляд мела забракавана каўбаса, сведка адказвае, што яна была бязумоўна шкодная для ўжывання.

Сведка таксама зазначае, што ён раз пістававае Гребенчыку, што мяса пасуеща, што трэба яго безадкладна саліць, ўсё ж такі мяса ляжала неўпакаваным да 6 тыдняў.

На глядзічы на тое, што ялавічыны на месцы каштавалі, з 30-50 кг. за пуд, а ў Менску працавалася па 6 руб., усё ж такі „Белмясторг” меў страшныя страты.

На запытанні суду, калі выгляд мела забракавана каўбаса, сведка адказвае, што яна была бязумоўна шкодная для ўжывання.

Сведка таксама зазначае, што ён раз пістававае Гребенчыку, што мяса пасуеща, што трэба яго безадкладна саліць, ўсё ж такі мяса ляжала неўпакаваным да 6 тыдняў.

На глядзічы на тое, што ялавічыны на месцы каштавалі, з 30-50 кг. за пуд, а ў Менску працавалася па 6 руб., усё ж такі „Белмясторг” меў страшныя страты.

На запытанні суду, калі выгляд мела забракавана каўбаса, сведка адказвае, што яна была бязумоўна шкодная для ўжывання.

Сведка таксама зазначае, што ён раз пістававае Гребенчыку, што мяса пасуеща, што трэба яго безадкладна саліць, ўсё ж такі мяса ляжала неўпакаваным да 6 тыдняў.

На глядзічы на тое, што ялавічыны на месцы каштавалі, з 30-50 кг. за пуд, а ў Менску працавалася па 6 руб., усё ж такі „Белмясторг” меў страшныя страты.

На запытанні суду, калі выгляд мела забракавана каўбаса, сведка адказвае, што яна была бязумоўна шкодная для ўжывання.

Сведка таксама зазначае, што ён раз пістававае Гребенчыку, што мяса пасуеща, што трэба яго безадкладна саліць, ўсё ж такі мяса ляжала неўпакаваным да 6 тыдняў.

На глядзічы на тое, што ялавічыны на месцы каштавалі, з 30-50 кг. за пуд, а ў Менску працавалася па 6 руб., усё ж такі „Белмясторг” меў страшныя страты.

На запытанні суду, калі выгляд мела забракавана каўбаса, сведка адказвае, што яна была бязумоўна шкодная для ўжывання.

Сведка таксама зазначае, што ён раз пістававае Гребенчыку, што мяса пасуеща, што трэба яго безадкладна саліць, ўсё ж такі мяса ляжала неўпакаваным да 6 тыдняў.

На глядзічы на тое, што ялавічыны на месцы каштавалі, з 30-50 кг. за пуд, а ў Менску працавалася па 6 руб., усё ж такі „Белмясторг” меў страшныя страты.

На запытанні суду, калі выгляд мела забракавана каўбаса, сведка адказвае, што яна была бязумоўна шкодная для ўжывання.

Сведка таксама зазначае, што ён раз пістававае Гребенчыку, што мяса пасуеща, што трэба яго безадкладна саліць, ўсё ж такі мяса ляжала неўпакаваным да 6 тыдняў.

На глядзічы на тое, што ялавічыны на месцы каштавалі, з 30-50 кг. за пуд, а ў Менску працавалася па 6 руб., усё ж такі „Белмясторг” меў страшныя страты.

На запытанні суду, калі выгляд мела забракавана каўбаса, сведка адказвае, што яна была бязумоўна шкодная для ўжывання.

Сведка таксама зазначае, што ён раз пістававае Гребенчыку, што мяса пасуеща, што трэба яго безадкладна саліць, ўсё ж такі мяса ляжала неўпакаваным да 6 тыдняў.

На глядзічы на тое, што ялавічыны на месцы каштавал